

У мен на Яна / Гусі
Не зэ даўхамі / Гусі
рам узятай у двухоссе часткі
шта і паўтараеша ў апошнім пяць разоў, прычым
страфы. Стылістычны эффект згаданага прыёму ўзмацняеца ўжыван-
нем у апошній стрafe не толькі паўторнай канструкцыі, але і яе аўтар-
скай інтэрпрэтацыі: «Сем раз адмер...» Цяпер чарнобыльскіх / Герояў
славім, / Што атамны вулкан / Сваім жыццём гасілі, / Ратуючы Зям-
лю. / І адначасна / Дараваць не можам, / Што нехта атам забыўся /
Сем раз адмераць і праверыць / Кожную дэталь, / Каб наш зямны каў-
чэг / Не над жалобным ветразем / У будучыню плыў [2, с. 132–133].

Такім чынам, паэтычныя радкі Максіма Танка і сёння хвалююць
чытачоў не толькі актуальнасцю ўзнятых проблем і тэм, але і па-май-
стэрску падабранымі вобразна-выяўленчымі сродкамі, у тым ліку
канструкцыямі з паўторамі.

Літаратура

1. Сцяцко, П.У. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў / Г.У. Сцяцко, М.Ф. Гуліцкі, Л.А. Анта-
нююк. – Мінск: Вышэйш. шк., 1990. – 222 с.
2. Танк, М. Збор калосся: вершы / М. Танк. – Мінск: Маст. літ., 1989. – 302 с.

Мойскі А.Ч. (Мінск)

Гістарычны контекст давераснёўскай паэзіі Максіма Танка

Сёння мы з гонарам згадваем падзеі Вялікай Айчыннай вайны
і святкуем пераможныя даты і дні вызвалення кожнага горада, кожнай
вёскі. Аднак для Заходняй Беларусі не менш важнай падзеяй з'яўляец-
ца ўз'яднанне з астатнім тэрыторыям БССР 17 верасня 1939 г. 75 год
тому малады паэт Максім Танк і іншыя заходнебеларускія камуністы
з радасцю віталі Чырвоную Армію як вызваліцельніцу ад польскага
прыгнёту. Санацый на тэрыторыі Беларусі прыйшоў канец, таму і лі-
рыку Максіма Танка прынята падзяляць на давераснёўскую і ту ю,

што будзе пасля яе, бо ў зборніках паэзіі «На этапах», «Журавіны цвет», «Пад мачтай» і аўтабіографічных дзённікавых запісах «Лісткі календара» адлюстравалася жыццё Заходняй Беларусі пад уладай Польшчы, жудасць асадніцкай палітыкі і змаганне за вызваленне рэвалюцыянеру у 30-я гг.

Вершы Максіма Танка з першага зборніка «На этапах», нягледзячы на цяжкія ўмовы іх стварэння (пакуты, шыбеніцы, астрогі, дэфензіва, стражнікі, бізуны, катоўні), прасякнуты заклікамі да змагання, надзеяй на іскру бунту, які вызваліць свабодную песню з прыходам вясны. Менавіта гэтымі ідэямі харектарызуюцца ўсе першыя зборнікі Максіма Танка. І толькі разам сабраныя вершы малююць карціну змагання заходнебеларускай інтэлігенцыі, паасобку яны не ствараюць таго ўражання, а недасведчаны чытач і ўвогуле наўрад ці адназначна патлумачыў бы, пра якое змаганне ў гісторыі нашай краіны ідзе размова, прачытаўшы асобны верш.

Калі пісьменнік прыгукніць у паэзію рэаліз уласнага жыцця, падзеі гісторыка-культурнай эпохі, то і мастакі твор напаўняеца да датковымі сэнсамі, ён судакранаеца са зневінімі фактарамі рэчаіснасці. Сацыяльна-палітычныя ўмовы, біографія аўтара ўплываюць на мастацкі свет пісьменніка і разам утвараюць кантэкстуальную простору яго паэзіі. Кантэкстуальная простора – вельмі шырокая паняцце, розныя падыходы, даследаванне яе шматлікіх узоруўняў дае ключ да разумення аўтарскай пазіцыі, іэты яго творчасці і мастацкіх метадаў, не кажучы пра тое, што разуменне многіх твораў проста немагчыма па-за кантэкстам. Так немагчыма пазбегнуць гістарычнага кантэксту пры вывучэнні дэвераснёўскай паэзіі Максіма Танка.

Гістарычны падзеі ўплываюць на станаўленне светапогляду аўтара. Дзяцінства, юнацтва і маладосць Максіма Танка прыпадалі на рэвалюцыйныя падзеі і войны, што не магло не гарстваць у ім пэўныя прынцыпы і цвёрдую жыццёвую пазіцыю. Сваім перакананням ён не здряджаў і напрацягу наступных гадоў жыцця, імі ж кіраваўся і ў сваёй творчасці: «Я знаю, што страшэнна адстаў / Ад свайго часу: <...> Не навучыўся штодня мяняць сваіх поглядаў, / Хварэю на старую хваробу сэрца / І працягваю пісаць у рэалістычным стылі» [1, т. 5, с. 119].

У той жа час гістарычны кантэкст не павінен падмяняць літаратуру, якая часта не можа выступаць у якасці ілюстрацыі да гістарычных падзеяў. Максім Танк часта ўзнаўляе ў творах справы мінулых гадоў

і стагодзяў: «Прыехалі асаднікі, паны. / Азёры пахнуць ім не толькі рыбай, / Яны глыбей ўпушчаюць кіпцюры / У нашы нівы, / Ў прадзедаў сялібы, / I ў нашы песні, і ў лясы-бары» [1, т. 7, с. 53]. У гэтых радках паэт піша пра прычыны паўстання рыбакоў у 30-х гг. у тых месцах, дзе ён нарадзіўся, на яго малой бацькаўшчыне. Аўтар нібы вяртгаеща з турами, што сапраўды было ў біографіі Я. Скурко: «І я цябе бачыў... / Ці не на Лукішках?» [1, т. 7, с. 18–19], ці «Тут пранюхае, можа сачыць / Дэфензіўская лютая зграя» [1, т. 7, с. 33]. Падрыхтоўка паўстання апісваеца ў рэальных гістарычных абставінах і сапраўдных геаграфічных межах – на азёрах суседній Вілейшчыны: «Так разбівалі / Свае путы-гора / Азёры: / Нарач, / Мястра і Баторын» [1, т. 7, с. 21–22].

Калі ў паэме «Нарач» Максім Танк апісвае рэальный гістарычны падзеі, то ў паэме «Каліноўскі» большае месца займае фантазія. Нельга ўспрымаць як гістарычны факт тое, што, напрыклад, Кастусь Каліноўскі пад псеўданімам Вітаўта Вітажэнца прысутнічаў на плошчы падчас пакарання сваіх сяброў, і толькі снег на твары схаваў слёзы ревалюцыянера, якія маглі яго выдаць. Пры аналізе апошняй паэмы варта звярнуцца да гістарычнага контексту для таго, каб зразумець эстэтычную вартасць твора, ведаць маштабнасць падзеі, іх значнасць і трагічны лёс удзельнікаў. Аўтар раскрывае ўнутраны свет персанажаў, даследуе магчымыя магчымыя іх учынкаў, выдумляе іх памкненні і пачуцці, але пры гэтым улічвае іх рэальный палітычныя погляды, якія вядомы гісторыкам. Максім Танк робіць толькі палітычныя намёкі ў сваёй паэме: «...а за пазухай Герцэн, / Ў сэрцы «Колакала» калыхаўся прызыў» [2, с. 104]. Гістарычны контэкст дазваляе расшыфраваць гэтыя намёкі. Знаёмства з гістарычнымі звесткамі яшчэ больш абвострэць успрыманне карцін, намаляваных паэтам. Гістарычны фон пакажа небяспечнасць і складанасць прыняцця рашэння героямі. Мы будзем ведаць стан прыгнечаных сялян, разумець змаганне з прыгонным правам і ў той жа час улічваць немагчымасць вырашэння гэтага пытання без падтрымкі нізоў, з'явіцца ўяўленне пра класавую прыналежнасць паўстанцаў і жорсткасць царызму, які не ведае міласці і бязлітасна распраўляеца з людзьмі ў асобе таго ж вісельніка Мураёва і да яго падобных, як Палкоўнік Лосеў з паэмы «Каліноўскі».

Гора складае свае калыханкі –
Сумныя песні пра чорны прыгон [2, с. 97].

Вобраз Каліноўскага блізкі падпольшчыкам, змагарам за вызваленне Заходняй Беларусі. Гэты сімвал змагання сустракаеца не толькі ў аднайменнай паэме, але і ў лірыцы, як, напрыклад, у вершы «Вільня» (1936): «Баладу віселіц сцюдзёных / Гаворыць з ветрам Каліноўскі. / Мо расказаць табе пра нашы / Пра барыкады і ўдары?» [1, т. 1, с. 73].

Гэта значыць, што твор Максіма Танка прапрываеца праз эпохі і злучае ланцужок падзеяў у нацыянальнай гісторыі, tym самым з дапамогай мастацкага тэксту ўпісвае беларускую гісторыю ў сусветны працэс. Вобраз рэвалюцыянера, які мяняе жыщё на адданасць ідэі, канфлікт абавязку перад Радзімай, народам і асабістым шчасцем з'яўляеца распаўсюджаным матывам. Ён падобны да вобраза горкаўскага Данка, які вырваў сэрца, каб асвятліць шлях свайму народу.

Многапакутны народзе ты мой,
Хутка убачыш светлае ранне,
Сонца свабоды па-над зямлёй! [2, с. 97].

Такім рэвалюцыйным бачыцца і вобраз казачнага Вяля. Калі сяляне просяць яго вывесці з-пад прыгнёту хоць на край зямлі, то волат заклікае да змагання з ворагам. І хоць у творы прысутнічае казачнае абрамленне (нараджэнне асілка ў разоры, разуменне мовы птушак і жывёл, магутная багатырская сіла), але гэты «Сказ» становіцца ўніверсальным для любога часу. Нездарма ў канцы твора Максім Танк звяртаеца да сваіх сучаснікаў: «Нам пара зноў сілы новыя збіраць, / Тапары і косы адвастрышь ізноў ńам, / Каб з зямлі гаротнай путы пазрыванаць!...» [2, с. 63]. Ліра-эпічныя творы дазваляюць паэту глядзець скроў час, але і лірыку мы можам разглядаць у гістарычным кантэксте, бо ў ёй падымаюцца тыя ж тэмы: «Можаце казкай назваць ці былінаю / Песню аб чорнцы, крыдавым прыгоне» [1, т. 1, с. 94].

Безумоўна, гістарычны кантэкст толькі дапамагае пры аналізе твора. Ён не можа служыць метадалагічным прынцыпам у літаратуразнаўчым аналізе, але перад аналітычнай працай з самім творам трэба ўсвядоміць, чым характэрна была эпоха яго напісання. Давераснёўская лірыка Заходняй Беларусі, напрыклад, харектарызуеца не толькі ціскам польскай дэфензівы і падпольнай дзейнасцю Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, але і той спадчынай, што пакінула папярэдняя гістарычная эпоха: выхад першых легальных беларускіх газет, дзейнасць літаратурных суполак, творчасць Янкі Купалы, Якуба Коласа, М. Багдановіча. Іх творчасць і паэзію самога Максіма Танка

трэба памнажаць на той здабытак, што застаўся ад мінулых пакален-
няў, а там, безумоўна, і такія выбітныя постаці, як Ф. Багушэвіч
і В. Дунін-Марцінкевіч. Без міжлітаратурных сувязей не можа існа-
ваць нацыянальная літаратура, якой харектэрна пераемнасць трады-
цый. Апошнія згадвалі ў творах сацыяльную няроўнасць, пакутлівия
няроўныя шлюбы падчас прыгону. Вось і сюжэт паэмы «Журавіны
цвет» Максіма Танка створаны пад уплывам традыцый папярэднікаў.
У яго сацыяльна-бытавой драме да сялянскай дзяўчыны ўжо заліца-
еца не паніч і не эканом, а ўлан-асаднік з заходнебеларускіх рэалій.
Ён паказаны жорсткім і ваяўнічым («Улан устаў бялей як палатно. / –
Мо дзе спаткаемся, стары, мы зноў / – Глядзі, каб не зліняла барада!»
[2, с. 46]). Ён такі, як эканом з паэмы В. Дуніна-Марцінкевіча «Га-
пон», які то сварыцца, то сушиць, а то можа і аплявуху адпусціць.
Максім Танк выкryвае такімі харектарыстыкамі паноў-асаднікаў пад
уплыvам нацыянальнай літаратуры і вуснай народнай творчасці.

Аднак фарміраванне аўтара мы не можем разглядзець як сукуп-
насць ведаў, атрыманых дзякуючы адкуцаці, знаёмству з творамі ма-
стацтва, дзякуючы кнігам, з якімі быў азnaёмены творца, як суматыч-
ную множнасць літаратурных сувязей, а хутчэй як унікальную і ад-
метную з'яву. Пісьменнік нараджаецца праз назіранне народнага
жыцця, традыцый і звычаяў, мадальных і эстэтычных нормаў, праз су-
зіранне прыроды і ад перажывання рэвалюцый і войн, якія адбываюц-
ца на яго зямлі. Так паэтычную душу Максіма Танка ўскalыхнулі на-
рачанская сосны, сярод якіх ён нарадзіўся на мядзельскай зямлі: «За-
стылі сасна ля сасны, беліканы, / Глядзяць у крыштальнае люстра
азёр» [1, т. 1, с. 35]. Гэта вельмі складаны працэс, і з'яўленне сапраў-
днага пісьменніка можна назваць феноменам.

Акрэсліць гісторычнаю эпоху стварэння мастацкага тэксту – адна
з першых задач даследчыка. Праўдай з'яўляецца і тое, што гэта можа
не мець пад сабой ніякай неабходнасці. Час адвольна стварае гісторы-
ка-культурны фон мастацкага твора. Проблема заключаецца ў tym, ці
варта даследаваць гэты фон, наколькі неабходна паглыбляцца ў яго.
Прысутнасць вечных тэм і вобразаў пераконвае, што прывязка да гіс-
торычнай эпохі толькі перашкодзіць успрыманню мастацкага тэксту.
Напрыклад, вечныя філасофскія пытанні, якія падымаюцца Максімам
Танкам у савецкую эпоху, сёння ўспрымаюцца ідэалагізавана, бо гэта
была эпоха дамініравання камунізму і паэт быў сярод адданых гэтым

ідэалам. Творчасць жа канца 80-х – пачатку 90-х успрымаеца як чыс-тая філософская паэзія ў часы культурнага адраджэння, хаця філософ-скія матывы з'яўляюцца ў Максіма Танка значна раней.

Сёлета спаўняеца 50 гадоў кнізе вершаў «Глыток вады», якая вый-шла ў савецкі час, але ўтрымлівае безліч антыгэз і аксюмаранаў. Гэтыя мастацкія сродкі, супрацьпастаўленні жыцця – смерці, добра – зла і ін-шыя адвечныя пытанні падкрэсліваюць філософскую скіраванасць вершаў, рэпрэзентуюць аўтарскую свядомасць паэта-філосафа. Нап-рыклад, у «Трактаце аб паэзіі», які міжвольна адсылае нас да Нікола Буало, Жоашэна Дзю Беле і іншых аўтараў падобных трактатаў у гісто-ры літаратуры, Максім Танк піша: «Не забывайце ж / Пра век, у які мы живём: <...> Паміж глытком жывой вады і атрутнай» [1, т. 3, с. 256].

Такім чынам, узімае шмат пытанняў перад тым, як разгледзець твор у гістарычным кантэксце. Безумоўна, твор адносіцца да пэўнай эпохі. Жыццё аўтара можа прыпадаць як на частку эпохі, так і на мяжу некалькіх эпох, што ў сукупнасці складаюць нацыянальную гісторыю, якая таксама павінна разглядацца ў кантэксце сусветнага гістарычнага працэсу. Давераснёўская паэзія Максіма Танка – гэта гісторыя Бела-русі ў асобых і іх подзвігах.

Літаратура

1. Танк, М. Поўны збор твораў: у 13 т. / М. Танк. – Мінск: Бел. навука, 2006–2012.
2. Танк, М. Ключ жураліны / М. Танк. – Мінск: Беларусь, 1972. – 496 с.

Мясцова В.А. (Мінск)

Дэтэктыўнал аповесць Міраслава Адамчыка «Забойства на Каліяды» як від класічнага дэтэктыва

Дэтэктыўнае апавяданне, раман, аповесць з'яўляюцца найбольш папулярнымі жанрамі мастацкай літаратуры XX і XXI стагоддзяў. Пасля шырокага распаўсюджання названага жанру ў сусветнай куль-турнай прасторы ў першай палове мінулага стагоддзя ўзніклі нацыя-нальныя разнавіднасці дэтэктыўнай літаратуры. Паняцці «англійскі дэтэктыў», «амерыканскі», «японскі», «беларускі» хоць і не валодаюць абсолютнасцю і высокай ступенню дакладнасці, усё ж перадаюць пэў-ныя характэрныя асаблівасці крымінальнай літаратуры названых краін.

Дэтэктыўная літаратура, а асабліва класічны дэтэктыў, у сілу сва-еї спецыфікі больш арыентавана на мысленне і логіку, чым трады-